



Наша СЛОВА



Газета выходзіць з сакавіка 1990 года

№ 25 (1124) 19 ЧЭРВЕНЯ 2013 г.

Без Быкава не было б Беларускага Народнага Фронту

Сёння 89 гадоў з дня народзінаў Народнага пісьменніка Беларусі
Васіля Быкава

Я хачу расказаць пра Васіля Быкава як пра аднаго з самых вядомых беларускіх палітыкаў другой паловы дваццатага стагоддзя.

Справа ў тым, што першы раз ён стаў палітыкам у часы перабудовы, калі, будучы беспартыйным, але Героем Сацыялістычнай Працы, быў абраны дэпутатам Вярхоўнага Савету СССР. І вось яны разам з другім дэпутатам-беларусам, вядомым пісьменнікам Алесем Адамовічам, зрабілі ўсё магчымае і немагчымае, каб і ў БССР перабудова пачала дзейнічаць. І дзякуючы ім з'явіліся ўнікальныя публікацыі ў часопісе "Огонёк", іншых саюзных выданнях. І крылатае выслоўе пра Беларусь як Вандэю перабудовы, выказанае Адамовічам і падтрыманае Быкавым, адыграла вялікую ролю ў Беларусі, і дэмакратычныя сілы стварылі Беларускі Народны Фронт менавіта дзякуючы Васілю Быкаву.

Мне пашанцавала ўдзельнічаць у стварэнні БНФ 19 кастрычніка 1988 года, і ўсё гэта было на маіх вачах. Калі сітуацыя была крытычная, і калі вядоўцу сходу Міхася Дубянецкага прадстаўнікі ЦК КПБ фактычна адштурхнулі ад мікрафона, выйшаў Быкаў, рэзкім такім рухам адштурхнуў прадстаўніка ЦК КПБ і правёў гэты ўстаноўчы сход да канца.

Ну, а потым, калі ўжо



аргкамітэт у складзе трыццаці пяці чалавек быў створаны, мяне сябры Быкава запрасілі да яго на кватэру. Васіль Уладзіміравіч сказаў мне: "Алег, тут такая сітуацыя, што трэба, каб ты кіраўніком вылучыў спадара Васіля Яквенку. І, калі ласка, лішніх пытанняў мне не задавай".

Я так і зрабіў. І на першым пасяджэнні аргкамітэту старшынём быў абраны камуніст, вядомы абаронца беларускага Палесся, змагар з чарнобыльскай навалай Васіль Яквенка. І, магчыма, гэта адыграла сваю ролю, бо спачатку прадстаўнікі так званай Вандэі не зусім зразумелі, які аргкамітэт якога фронту створаны. І толькі вясной дзесьці ў сакавіку ўжо кіраўніком быў абраны Зянон Пазыняк.

Так што Быкаў быў палітыкам-стратэгам. Ну, і першая партыя, у якую ён уступіў і быў у яе кіраўніцтве, - гэта была Партыя БНФ, якая нядаўна адзначала 20-я ўгодкі.

На ўсіх пасяджэннях Сойму БНФ мне даводзілася побач сядзець і з Барадуліным, і з Быкавым. Быкаў выказваў надзвычай разумныя прапановы. На жаль, не заўжды яго слухаліся.

І каб Васіль Уладзіміравіч пагадзіўся выставіць сваю кандыдатуру ў 1994 годзе ў якасці кандыдата ў прэзідэнты, магчыма, лёс нашай гісторыі быў бы зусім іншы. Але па розных абставінах ён гэтага не зрабіў. Можна было і зразумець, чаму. Ну, і мы маем тое, што маем.

Алег Трусаў.

Юрасю Хадыку - 75

Хадыка Юры Віктаравіч, нарадзіўся 23 чэрвеня 1938 года ў горадзе Менску.

Скончыў фізічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (1960). Доктар фізіка-матэматычных навук (1976), прафесар, тэма дысертацыі: "Аптычныя характарыстыкі факелаў балістычных ракет".

Працаваў у Інстытуце фізікі АН Беларусі (з 1960): малодшы, старэйшы навуковы супрацоўнік, кіраўнік групы пры дырэкцыі, загадчык лабараторыі ва Ўсесаюзнай кааперацыі па стварэнні касмічнай сістэмы ранняга папярэджання пра ракетны напад. У 1975 узначаліў секцыю ў камісіі АН СССР па распрацоўцы прагнозу развіцця аптыка-электронных сродкаў выведкі на 15 гадоў.

Увосень 1969 стварыў у АН БССР семінар па вывучэнні беларускага мастацтва мінулых стагоддзяў, што дазволіла ў 1979 годзе адкрыць у АН Музей старабеларускай культуры.

З 1988 актывіст дэмакратычнага руху ў Беларусі.

Намеснік старшыні Беларускага народнага фронту (з 1989), чалец наглядалнай рады Беларускага Хельсінкскага камітэту (1996 - 2000), прарэктар Народнага ўніверсітэта (1997 - 2000), самай масавай праграмы Грамадскага навукова-аналітычнага Цэнтра "Беларуская перспектыва", і рэдактар бюлетэня Народнага ўніверсітэта, чалец рэдакцыйнай рады часопіса "Адкрытае грамадства" (з 1998), старшыня аргкамітэту Кангрэса дэмакратычных сіл (з 2000). Сябар ТБМ імя Ф. Скарыны ад моманту заснавання.

Быў арыштаваны за ўдзел у шэсці "Чарнобыльскі шлях-96", якое ўлады спрабавалі спыніць сілавымі метадамі. Прадэстууючы супраць безпадстаўнага затрымання, амаль месяц трымаў галадоўку. Быў вызвалены пад ціскам акцый пратэсту ў Беларусі, выступленню замежнай грамадскасці і лідараў розных краін, у тым ліку Б. Ельцына.

Адзін з актывістаў грэка-каталіцкай (уніяцкай) гра-



мады.

Жанаты, двое сыноў. Узнагароды: першая прэмія Савета Міністраў СССР за ўвод у лад другой чаргі касмічнай сістэмы ранняга папярэджання пра ракетны напад, медаль у адзначэнне 100-годдзя з дня нараджэння В.І. Леніна.

Працы: каля 150 навуковых прац па фізіцы і каля 200 навукова-тэхнічных справаздач, а таксама каля 30 публікацый па гісторыі беларускага мастацтва.

Вікіпедыя.

Беларуская мова пад пагрозай

Зварот Сакратарыяту ГА "ТБМ імя Ф. Скарыны" да грамадзян Беларусі

Мы вельмі занепакоены колькасцю ўдзельнікаў цэнтральнага тэставання па беларускай мове.

Калі на пачатку 2000-х гадоў ЦТ па беларускай і рускай мовах пісала прыблізна роўная колькасць абітурыентаў, то сёлета жадаючых здаваць ЦТ па беларускай мове амаль у два з паловай разы менш, чым тых, хто будзе пісаць экзаменацыйны тэст па рускай мове. Згодна са статыстыкай на ЦТ па беларускай мове зарэгістравалася 33 тысячы 564 чалавекі, а па рускай - 83.829. Тэст па гісторыі Беларусі па-беларуску будзь пісаць менш за 20% абітурыентаў, а зусім нядаўна такіх было больш за 60%.

Адной з прычын такога становішча з'яўляецца пераход выкладання гісторыі Беларусі і геаграфіі ў школы з рознымі мовамі навучання з беларускай на рускую мову. Пасля адпаведных намаганняў ТБМ Міністэрства адукацыі "дазволіла" выкладаць гэтыя прадметы па-беларуску з улікам пажадання навучэнцаў, законных прадстаўнікоў непаўнагадовых.

Паўплываць на сітуацыю магло б ўвядзенне абавязковай здачы ЦТ адразу па дзвюх дзяржаўных мовах.

Таму мы звяртаемся да ўсіх грамадзян нашай краіны, якія хочуць, каб беларускае слова свабодна гучала ва ўсіх сферах нашага грамадства, зрабіць наступнае:

1. Накіроўваць свае лісты ў Міністэрства адукацыі з патрабаваннем зрабіць у наступным годзе абавязковай задачу ЦТ адначасова па абедзвюх дзяржаўных мовах.
2. Грамадзяне, якія маюць дзяцей-школьнікаў, могуць да 1 жніўня напісаць адпаведныя заявы на імя дырэктараў школ, каб выкладанне гісторыі Беларусі і геаграфіі для іх дзяцей праводзілася на беларускай мове, згодна з рэкамендацыямі Міністэрства адукацыі.
3. Абітурыенты, якія паступілі ў ВНУ і хочуць навукацца па-беларуску, могуць напісаць адпаведную заяву на імя рэктара падчас залічэння.
4. Бацькі, якія маюць малых дзетак, павінны загадзя паклапаціцца пра тое, каб даць сваім дзецям беларускамоўнае выхаванне і навучанне, звярнуцца ва ўстановы адукацыі з адпаведнымі заявамі напярэдадні навуцальнага года, да пачатку жніўня.

Шаноўнае спадарства! Толькі захаваўшы сваю мову, мы можам захаваць сваю незалежнасць. Быць сапраўдным гаспадаром у сваёй краіне і жыць годна можна, толькі шануючы родную мову, размаўляючы на ёй паўсюль і штодня!

11. 06. 2013 г.

60 гадоў Івану Роўду

РОЎДА Іван Сямёнавіч (н. 13.6.1953, г. Мядзел Менскай вобл.), беларускі мовазнавец. Доктар філалагічных навук (1996), прафесар (2000). Скончыў БДУ (1975), з 1975 працуе ў ім (з 1996 намеснік дэкана філалагічнага факультэта, з 1999 загадчык кафедры). Даследаванні па

ISSN 2073-7033



супастаўляльным мовазнаўстве, лексікалогіі, словаўтварэнні. Аўтар кнігі "Рознаўзроўневая намінацыйная адпаведнасць беларускай і рускай моў" (1999), сааўтар кнігі "Сучасная руская мова: Практыкум па арфаграфіі, арфаграфіі, пунктуацыі" (1989), "Слоўніка беларускай мовы" (2001), падручнікаў па беларускай мове для пачатковай школы, падручнікаў і дапаможнікаў па рускай мове для сярэдняй школы і ВНУ і інш.

БЭ.



Быкава трэба чытаць

Васіль Быкаў... Што сабой уяўляе гэтая асоба на арэне беларускай літаратуры, ведае не толькі славянскі, але і сусветны чытач. Васіль Быкаў - Вялікі Беларус. Гэтае імя глыбока закладзена і залатымі літарамі прапісана ў гісторыі беларускай літаратуры XX стагоддзя.

Васіль Быкаў - пісьменнік праўды, пісьменнік ваеннай тэматыкі. Адночы сам ён прызнаўся, што "пра герояў і гераізм пісалі і заўсёды будуць пісаць... Але ж у жыцці былі і здраднікі. Скажуць: а навошта трэба? Не, трэба! Сто, тысяча чалавек, не раздумваючы, не хістаючыся, пайшлі на смерць за Радзіму, а тысяча першы забяўся, а пасля здрадзіў. Чаму? Што яго прымусялі гэта зрабіць? Літаратура - чалавекізнаўства, яна павінна нам расшыфраваць псіхалагічна і маральна ўсе матывы яго дзеянняў, паставіць яго да ганебнага слупа перад усім народам..." Гэтыя слоў пісьменнік прытрымліваўся ва ўсіх сваіх неўміручых творах: "Сотнікаў", "Абеліск", "Мёртвым не баліць", "Жураўліны крык", "Трэцяя ракета", "Альпійская балада", "Знак бяды" і іншых. Яго творы - гэта залаты фонд беларускай літаратуры.

Васіль Уладзіміравіч свой жыццёвы шлях праклаў праз далёкія краіны, гарады... Ганарышча вялікім чалавекам і Гарадзеншчына, бо тут, на яе зямлі, і быў пакладзены пачатак творчай дзейнасці пісьменніка. Памятае В. Быкава і Лідчына: сюды неаднаразова ён прыязджаў з пісьменніцкай дэлегацыяй. У Гародні жыве малодшы сын Васіля Уладзіміравіча, пражываюць там і ўнукі і праўнукі пісьменніка. Сустрэцца з сынам знакамітага пісьменніка, дарэчы, таксама - Васілём Быкавым, пашчасціла і кіраўніку літаратурнага аб'яднання "Суквецце" пры рэдакцыі "Лідскай газеты" Алясю Хітруну, якому ён з завальненням даў інтэрвію.

- Васіль Васільевіч, у якім годзе Ваш бацька - славуты, вядомы пісьменнік Васіль Быкаў - прыехаў у Гародню? Ёсць такая дата: 9

траўня 1946 года.

- Больш падрабязна аб гэтым сказана ў яго мемуарах, у кнізе "Доўгая дарога дадому". Адказаць на дадзенае пытанне мне складана, бо бацька пра гэта не дзяліўся са мною па той прычыне, што я ў той час быў яшчэ дзіцём.

- З кім звязаў свой лёс Васіль Уладзіміравіч? Хто быў спадарожніцай яго жыцця і дзе гэта адбылося?

- Адбылося гэта ў Гародні. Мая маці - Надзея Андрэўна - вучылася ў педагогічным інстытуце, а бацька - працаваў у той час у рэдакцыі "Гродзенскай праўды".

- Ці доўгі час пісьменнік жыў у Гародні?

- Хачу сказаць, што пісьменнікам ён стаў крыху пазней. Пасля вайны прыехаў ён сюды, працаваў тут, быў прызваны ў войска, служыў на Далёкім Усходзе. У пачатку 50-х гадоў вярнуўся ў Гародню.

- А па якой вуліцы жыў Васіль Уладзіміравіч?

- Гародня з тых часоў змянілася. Нават 15-20 год назад, калі ішла размова, каб "падпісаць" тры месцы, дзе жыў бацька, ужо практычна не было магчымасці знайсці тры дамы. Помню, што апошняя месца, дзе мы жылі, перад тым як пераехалі на вуліцу Алега Кашавога (цяперашняя Траецкая), было на Пажарскага - гэта на тэрыторыі сучаснага гарадскога стадыёна. Жылі папярэдне на розных кватэрах у Праванабарэжнай і Занёманскай частках горада. Сваёй кватэры не мелі, і таму здымалі, дзе атрымлівалася.


- У сям'і колькі было дзяцей? Вы і...

- У Менску жыве старэйшы за мяне на пяць гадоў брат Сяргей. Нарадзіўся ён у 1952 годзе. Ён быў вайсковец. Я нарадзіўся ў 1957 годзе.

- А Вы медык?

- Так, але ўжо адышоў ад гэтай прафесіі па розных прычынах.

- Ці зможаце ўгадаць першыя творы В. Быкава? Дзе



яны друкаваліся? Ёсць звесткі, што першага чытача яны знайшлі ў "Гродзенскай праўдзе".

- З таго, што помню з тых часоў, калі я быў яшчэ хлопчыкам: першым і вялікім творам бацькі з'яўлялася "Альпійская балада". Бо пра яе шырока казалі ў той час. І як памятаю, бацьку ўжо тады называлі пісьменнікам.

- Васіль Васільевіч, можа, угадаеце тры моманты, калі Вы заўважалі бацьку задуменным за пісьмовым сталом? Можа, ён пісаў употай, каб ніхто не бачыў? Можа, ён дзяліўся чарнавымі накідамі твораў?

- Я быў малодшым сынам і, канешне, бачыў, як бацька працаваў у сваім уласным пакоі, у доме па вуліцы Алега Кашавога. Абмяркоўваць са мною планы будучых твораў у той час, вядома, не было сэнсу. Адночы ён прызнаўся, што лепш працуеца яму тады, калі ён адзін дома, калі ніхто не перашкаджае: ні дзеці, ні жонка. Памятаю, калі я і старэйшы брат часта бывалі ў яго пакоі, хацелі залезці ў яго паперы. Нам у тым пакоі было цікава, мы там гулялі, але бацька нас не ганяў з памяшкання. Цяпер я сам разумею, што дзіцячая беганіна перашкаджае ў працы і не дае магчымасці сканцэнтравана.

- Ці ўгадваў бацька Лідчыну? Бо вядома, што ў Лідзе ён быў неаднаразова, сустракаўся з мясцовымі літаратарамі.

- Алеся, з тае пары прайшло шмат часу, 30-40 гадоў, і ўгадаць вельмі цяжка. Ведаю, што бацька ездзіў як у далёкія краіны, так і па Беларусі. Канкрэтна назваць імёны і мясціны мне складана, бо я не помню іх. Скажу, што паездкі былі розныя: і цяжкія, і паспяховыя. Ажыццяўляліся яны з членамі Саюза пісьменнікаў Беларусі, у прыватнасці, як на Прыпяць, так і ў іншыя рэгіёны, якія былі пазначаны ў пэўнай праграме.

- Ці зможаце ўгадаць тых асоб, якія наведвалі Васіля

Уладзіміравіча? Можа, гэта былі і замежныя госці, сябры?

- Першапачаткова хачу ўгадаць гарадзенскіх сяброў: Аляксея Карпюка, Валянціна Чэкіна, Аляксандра Богуша - галоўнага рэдактара "Гродзенскай праўды". З прыезджых былі менскія сябры і таварышы (значнай асобай сярод іх вызначаўся Рыгор Барадулін) і іншыя. З замежных каго магу ўгадаць? Георгій Вылчэў - пісьменнік з Балгарыі. Гэта былі 60-я гады. Канешне, апошнія 20 год, прыкладна да 1975 года, бацька жыў у Менску, і з тых часоў ён тут, у Гародні, не жыў. Але Гародню ён усё ж такі час ад часу наведваў.

- Ці перадаў ён па крыві, праз гены дзецім, унукам і праўнукам свой творчы дар? Ці піша хто?

- Ніхто, на жаль, не піша. Я іншы раз ствараю апавяданні на рыбацкія тэмы. Дар бацькі нікому не перадаўся, дзеці не схільныя да гэтага. У мяне, напрыклад, цяга да прыродазнаўства. Але прызнаюся, што ў мяне почырк падобны на бацькаў. А калі я быў маладзейшы, то спрабаваў маляваць, але ж гэта ўсё было толькі ў зародкавым стане. Адным словам, дзеці і ўнукі пайшлі сваёй дарогай.

- А ці шануюць дзеці і ўнукі як нашчадкі памяць пра свайго вядомага дзеда і пра дзеда? Якім яны яго ўяўляюць?

- Складана ім уявіць дзеда як пісьменніка ці палітычнага дзеяча. Для іх дзядуля - гэта першапачаткова дзядуля, а не пісьменнік ці палітык. Іх адносіны да яго больш абмежаваныя гэтымі рамкамі. А што тычыцца яго як палітычнага дзеяча, то гэта справа не дзіцячая, а дарослая, бо толькі дарослы можа ацаніць яе ці нейкім чынам паўдзельнічаць у ёй. А калі казаць пра пісьменніка, то той, хто любіць чытаць, і будзе цаніць яго пісьменніцкую справу. Напрыклад, мой малодшы сын Васіль чытае творы дзядулі, яны яму вельмі падабаюцца.

- А як ставіцца да Вас на працы, пры сустрэчы і наогул у грамадстве, ведаючы, што Вы сын вялікага пісьменніка?

- У апошні час кола зносінаў звужалася, і я практычна не адчуваю на сабе асаблівых поглядаў і адносін. У час вучобы ў інстытуце я калі-нікала заўважаў такія асаблівасці. Але ж гэта не тое, калі ты, напрыклад, хочаш быць знакамітым самім сабой, а не дзякуючы знакамітаму бацьку. Гэта не самамэта. Лепш, калі ты проста нікім не заўважаны.

- Як Вы глядзіце на тое, што Васіль Быкаў пакінуў свет у знаках для Беларусі дзень - 22 чэрвеня 2003 года? Яго творы - гэта цэлая сістэма нейкіх знакаў і сімвалаў. Ваша думка наконт гэтага.

- Па прафесіі я лекар, і на гэта гляджу проста, з усімі іншага боку. Я не веру ў розныя знакі. Ёсць чалавек і ёсць яго лёс. А 22-га, з майго пункту погляду, гэта самы звычайны дзень. Тое, што ў значнай дзень пачалася вайна, - мне здаецца, што проста такое супадзенне гэтае сапраўды сімвалічнае. Сапраўды, жыццё бацькі было перакрэслена вайной і творчасць была прысвечана вайне. 22 чэрвеня для народа і для яго асабіста вызначаецца вялікай трагедыяй. У гэтым, безумоўна, можна бачыць нейкую сувязь і нейкі сэнс.

- Апошняя кнігай Васіля Уладзіміравіча з'яўляецца "Доўгая дарога дадому". Ці паспеў ён яе ўбачыць пры жыцці?

- Паспеў. Яна з'яўляецца і маёй самай любімай кнігай, якую напісаў бацька, бо яна блізкая і зразумелая. У ёй я адчуваю думкі і тэмы пачуццяў, якія пакідаў бацька на яе старонках, і таму чытаецца яна вельмі лёгка.

- Ёсць чытачы, якія выдзяляюць з творчасці Васіля Быкава свой любімы твор: "Мёртвым не баліць", "Сотнікаў" і інш. А на Вашу думку, які твор самы моцны?

- Алеся, цяжка гаварыць аб творчасці бацькі, бо пакаленні і час мяняюцца. Тое, што можна падкрэсліць ці зразумець у яго творчасці і ў яго думках, напісаў ён сам у мемуарах. Бацька апошнім часам займаўся публіцыстыкай. Усё, што тычыцца рэальных фактаў, ёсць у яго кнігах. Час мяняецца, а разам з ім і мы самі. І таму цяжка вырашыць, што лепшае, а што слабейшае. Ваенныя аповесці я чытаў яшчэ школьнікам, і вядома, што ў кожнага такога маладога чалавека свае цікавасці, і зразумець сэнс напісанага мне было складана. А яго больш познія творы, пачынаючы са "Знака бяды", я чытаў у дарослым узросце, калі змог ужо зразумець і адчуць глыбіню твора. "Пайсці і не вярнуцца", "Сотнікаў" - гэта тры рэчы, якія разлічаны на сталага чытача. Гэта не чытанне на ноч. Яны патрабуюць не самога прачытвання, а адчування таго, што хоча паведаміць аўтар. Ды значна, што не кожны адразу зможа ўспрыняць гэтыя і іншыя творы бацькі.

- Вядома, што імат твораў В. Быкава было экранізавана. А як ставіцца да гэтага ён сам? Ці згаджаўся з пастаноўчыкамі і рэжысёрамі? Ці змаглі яны данесці глядачу тое, што імкнуўся ён перадаць у творах?

- Нядаўна я дазнаўся, што ў Латвіі быў паказаны расійскі фільм па апавесці "Знак бяды". Успамінаецца, што бацька адносіўся з напружаннем як да экранізацыі, так і да тэатральных пастацовак па сваіх творах. Пра каго гаварыў добра, дык гэта пра Ларысу Шыпіцькую, якая ставіла фільм па творы "Сотнікаў". Гэта, здаецца, адзіная экранізацыя яго твора, да якой ён адносіўся з падзякай. Напрыклад, апавесць "У тумане", на маю думку, немагчыма экранізаваць, бо тое, што пададзена ў творы, адбываецца ў галовах і думках людзей. Як такое магчыма перадаць на экране? Сюжэты, здаецца, вельмі простыя, але зрабіць на іх аснове фільм, які будзе ацэнены народам... З кнігі перанесці тое асяроддзе на экран, мне здаецца, вельмі складана, бо ўся кніга - гэта думкі і пачуцці чалавека.

- Вядомы пісьменнік пражыў складанае і загадкавае жыццё. У час вайны, напрыклад, неаднаразова знаходзіўся на краі свайго жыцця: трапіў пад танк, быў пазначаны ў спіску загінуўшых.

- Так, пра гэта ён угадвае ў сваіх успамінах, у якіх апісвае страшэнныя баі, як, напрыклад, на Украіне, калі быў этап нямецкага кантраступлення, да таго ж, там вельмі шмат загінула і згубілася савецкіх салдат. Гэта ўсё рэальна, бо частка байцоў трапіла ў акружэнне і губляла сувязь. І ў нашы дні знаходзяць рэшткі тых невядомых байцоў. Вайна - гэта хаос, і я не думаю, што такое здаралася толькі з маім бацькам, бо, здаецца, такіх выпадкаў было мноства.

- Ці плануецца адкрыццё музея Васіля Быкава ў Ждановічах? Чым ён будзе адметны? Хто ўзначаліць яго?





- Цяжка на гэта адка-
заць. Пакуль усё ў праектах,
ідуць распрацоўкі. Там - дача,
невялікі двухпавярховы домік
дачнага тыпу. Калі будуць
сродкі, то з пэўнай экспазіцыяй
там можна будзе пазнаёміць
наведвальнікаў і прыхільнікаў,
бо матэрыял вялізны: рукапі-
сы, лісты, перапіскі, фота і ін-
шае, што можна паказаць.
Вядома, без кіраўніцтва музея
нічога не атрымаецца. Напры-
клад, ёсць музей майго бацькі
на Украіне, пад Іркуцкам. Туды
выдзяляюцца сродкі з бюджэ-
ту, там працуюць рабочыя,
кіраўнікі музея... Праходзяць
гады, і, як я ўжо сам заўважыў,
цяжка ўсё зрушыць з месца. На
пасяджэнні Савета Міністраў
вырашаліся пытанні наконт
музея. Час пакажа. Усё зале-

тэрмін "музей" вельмі скла-
дана.

- Што Вы скажаце
будучаму пакаленню? Вашы
словы-пажаданні як сына
вядомага пісьменніка.

- Скажу, што трэба чы-
таць. Бо ніякі іншы носьбіт ін-
фармацыі не мае магчымасці
параўнацца з кнігай. Чытанню
цяпер аддаецца ўсё менш і
менш часу, і літаратура стано-
віцца іншай. Цяпер пісаць ве-
льмі лёгка. Бо калі раней над
радком прыходзілася ламаць
галаву, то цяпер гэтыя радкі
сыплюцца з камп'ютара як з
вадра. І напісаць кнігу за месяц
сёння нескладана. У літарату-
туры сёння іншы ўзровень, і
мне, прызнаюся, цяжка чытаць
тое, што выдаецца апошнім
часам. Несучасная літаратура



жыць і адрашэння чыноўнікаў.
- У *Ждановічах*, зразу-
мела, Васіль Быкаў таксама
жыў. І чым вылучалася гэтае
месца жыхарства?

- Гэта быў савадочы
кааператыў са стандартнымі
шасцю соткамі зямлі і з дачным
домікам. Вакол агароджы былі
кавалкі зямлі з тымі ж асаблі-
вацямі. Адметнага нічога там
не было ў той час. Дача была
такая ж, як і ўсе навакольная.

- *Музей у Ждановічах*
будзе пакуль адзіным музеем
Васіля Быкава ў Беларусі? Ці
ўсё ж такі ёсць яшчэ дзесці?

- Значу, што зале-
жыць гэта ад тэрміналогіі, калі
ўсё пералічанае можна назваць
музеем. У нас ёсць музей Ва-
сіля Быкава ў Гародні - гэта
альтэрнатыўная ветэранская
арганізацыя, якая трымаецца за
кошт некалькіх пенсіянераў у
невялічкім пакоі. Экспазіцыя
тут сабраная нядрэнная, але
стан і ўмовы для існавання там
жахлівыя. Тым больш, надаўна
памёр дырэктар гэтага музея
Мельнікаў Мікалай Аляксан-
дравіч, які і сам быў вельмі

і наогул уся папярэдняя класі-
ка - гэта асобны пласт мастац-
тва, яго няма чым замяніць. Каб
хаця б адчуць усё гэта - трэба
проста яе чытаць. Хто змог да-
лучыцца да яе, той, безумоўна,
чытае. Хочацца, каб літарату-
ра, якая была, напрыклад, 20-
30 год назад, усё ж такі заха-
валася цэментам нашага жыцця.
Прызнаюся, я і сам чытаю
гэтую літаратуру, тым больш
што яна паціху адыходзіць ад
нас, і гэта выклікае сум, шка-
даванне і боль.

- Дзякую, Васіль Васи-
льевіч, за гутарку!

Р. С. Дазнаўшыся аб
тым, што ў Лідзе ёсць літара-
турны музей, Васіль Васіль-
евіч перадаў у яго фонды нека-
торыя рэчы: рукапісы, блан-
ноты з рознымі накідамі да тва-
раў, кнігі і нават уласную руч-
ку бацькі, пасведчанне і іншае.
Усё гэта ў будучым змогуць
убачыць наведвальнікі ў літа-
ратурным аддзеле Лідскага
гістарычна-мастацкага музея
па вуліцы Замкавай, 7.

Алесь ХІТРУН,
кіраўнік літаратурнага
аб'яднання "Суквецце" пры
рэдакцыі "Лідскай газеты",
супрацоўнік літаратурнага
аддзела Лідскага
гістарычна-мастацкага
музея.

На здымках: В.В. Бы-
каў; В.В. Быкаў і Алесь Хіт-
рун; унук і праўнучкі Васіля
Быкава.

Беларускамоўная іспанка, якая ніколі не была ў Беларусі

Анхела Эспіноса Руіз з іспанскага горада Гранада ў адрозненне ад большасці бела-рускаў, нашу мову не толькі любіць, але і вывучае, хоць ніколі не была ў Беларусі. Пра тое, як атрымалася, што 20-гадовая іспанка вучыць бела-рускую мову, і што яна думае пра саму Беларусь, мы запыталі непасрэдна ў яе. На ўсе пытанні яна адказала па-беларуску.

У 2008-м, калі Анхела было 15 гадоў, яна атрымала стыпендыю ЗША наводле пра-грамы Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Initiative. Гэта праграма для маладых студэнтаў з Амерыкі і Еўразіі, якія цікавяцца дыпламатыяй і міжнароднымі адносінамі. Там Анхела ўпершыню пачула славянскія мовы - рускую, польскую і, вядома, беларускую - і адразу іх палюбіла.

Пасля выбараў 2010-га зацікавілася беларускай палітыкай

- Я пачала самастойна вывучаць рускую мову, чытала рускія класікаў. Цікавілася польскай літаратурай. Дзякуючы маім сябрам з ВФТФ я пазнаёмілася з культурай, музыкой і гісторыяй іншых сла-вянскіх краін, у тым ліку і з беларускай.

Беларусь мяне адразу зацікавіла. У мяне ёсць адтуль сябры, якія распавядалі шмат цікавага пра сваю радзіму. Пасля выбараў у 2010-м я пачала сур'ёзна цікавіцца беларускай палітыкай. Да ўсяго іншага, я вырашыла вывучаць польскую мову ва ўніверсітэце, бо яна з'яўляецца мовай шматлікіх арганізацый, якія падтрымліваюць беларускую культуру.

У 2012 годзе я выйгра-
ла прэмію "Беларусь у фоку-
се" за артыкул пра Беларусь, і
трапіла на семінары ў Варшаву.
У маім універсітэце не было
магчымасці вывучаць бела-
рускую мову. Я вырашыла
вучыць яе самастойна, бо мне
вельмі спадабалася беларуская
літаратура, асабліва - сучасная
паэзія.

Калі я пачала вывучаць
беларускую мову, я ўжо веда-
ла рускую і крыху ўкраін-
скую. Веданне іншых славян-
скіх моваў вельмі дапамагло.
Было цяжка звывуцца з новай
фанетыкай і арфаграфіяй, зра-
зумець некаторыя архаізмы.
Для іспанцаў скланы і дзея-
словы руху заўсёды склада-
насць, але я вельмі люблю
граматыку.

Беларускую мову вы-
вучаю каля дзевяці месяцаў. Я
купіла сабе падручнік і зай-
малася, калі быў час. А часу не
заўсёды хапае. Не магу сказаць,
што вольна валодаю бела-
рускай мовай. Яна такая багатая,
што цяжка зразумець усе ню-
ансы. Мне прасцей чытаць і
пісаць, чым размаўляць, бо
практыкі мала.

Варта вывучыць мову

не толькі таму, што яна родная
(інакш я б і не вывучала, бо
іспанка), а таксама таму, што
беларуская мова з'яўляецца
вельмі цікавай з лінгвістычнага
і літаратурнага пункта гле-
джання. Веданне беларускай
граматыкі можа быць вельмі
карысным, каб зразумець агу-
льныя заканамернасці іншых
моў. Беларуская літаратура -
шыкоўная, і заўсёды лепей
чытаць яе ў арыгінале.

Мне вельмі падабаецца
гучанне беларускай мовы. Гэта
адна з самых галоўных прычын,
па якой я пачала яе вывучаць.
Мне здаецца, што ваша мова
вельмі мілагучная і гарманіч-
ная - як калыханка.

У Іспаніі вельмі мала
ведаюць пра Беларусь. Людзі
чулі пра Віку Азаранку, фут-
больныя каманды, некаторыя
песні "Еўрабачання" ды інш.
Акрамя гэтага зусім нічога не
ведаюць ні пра культуру, ні пра
палітыку, ні пра мову. Я заў-
сёды раскажваю сваім сябрам
пра Беларусь і імкнуся зна-
ёміць іх з беларускай куль-
турай.

Беларусь для мяне -
краіна з вялікай гісторыяй,
багатай культурай, выдатным
фальклорам і, на маю думку, з



вельмі вялікімі магчымасцямі.
Таму я думаю, што беларусы
павінны ганарыцца сваёй ра-
дзімай і верыць у яе. Толькі
тады яна будзе развівацца.
Галоўнае, што беларускія лю-
дзі добрыя, адкрытыя і здоль-
ныя дасягнуць усяго, чаго
жадаюць.

Я ніколі не была ў Бела-
русі. Калі прыеду да вас, хачу
пабачыць Брэсцкую крэпасць.
Чула, што прырода ў вас вы-
датная. Я ведаю і вельмі люблю
беларускую музыку: Рэспуб-
ліку Паліну, "Ляпіса Трубяц-
кога", Лявона Вольскага, "Кас-
сіопеню", Івана Малковіча, Змі-

цера Вайцшошквіча, Мулявіна,
N.R.M.

Беларусы, напэўна, цу-
раюцца сваёй мовай. Асабліва
праз магутны ўплыў Расіі на
беларускую культуру. Дзяр-
жава не надае мове той важ-
насці, якую яна насамрэч мае.
Таму беларускае грамадства
недаацэнчвае сваю родную
беларускую мову.

Стаўленне ўлады да бела-
рускай мовы, роднай куль-
туры і нават да свайго гра-
мадства, па-мойму, вельмі не-
гатыўнае.

Вольга Гаранчык,
artsiadziba.by

Калі за адраджэнне мовы, чытай, спадарства, "Наша слова"!

Шаноўныя сябры, ідзе падпіска на другое паўгоддзе 2013 года. У каталогу інфармацыя пра газету знаходзіцца на ст. 71. Цана змянілася нязначна. Да канца 2013 года мы спадзяёмся выходзіць на васмі палосах. Газета мае добры рэдакцыйны партфель і плануе для друку тэксты самых розных матэрыялаў, з рознымі поглядамі і падыходамі, у тым ліку і адрознымі ад пазіцыі рэдакцыі. Мы будзем працягваць друку мовазнаўчых і гістарычных матэрыялаў у выкладанні тых аўтараў, якіх вы не знойдзеце на старонках іншых выданняў. Мы не стараемся навізаць чытачу сваю думку ці погляды. Мы падаём факты. Чытайце, даведвайцеся, думайце. Будзьце з намі, і вы будзеце з усёй Беларуссю.

Міністэрства сувязі Рэспублікі Беларусь												
АБАНЕМЕНТ на газету-часопіс 63865 індэкс выдання												
НАША СЛОВА (назва выдання)												
										Колькасць камплектаў		1
На 2013 год па месяцах:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						X	X	X				
Каму (прозвішча, ініцыялы)												
Куды (адрас)												
(паштовы індэкс)												
ДАСТАВАЧНАЯ КАРТАЧКА												
на газету-часопіс 63865 індэкс выдання												
НАША СЛОВА (назва выдання)												
Кошт		падпіскі		15150 руб.		Колькасць камплектаў		1				
		пераадрасоўкі		руб.								
На 2013 год па месяцах:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						X	X	X				
Каму (прозвішча, ініцыялы)												
Куды (адрас)												
(паштовы індэкс)												



600-годдзе Ваверскай парафіі Перамянення Божага



16 чэрвеня Ваверская парафія Перамянення Божага ў Лідскім раёне адзначала вельмі круглую дату - 600-годдзе з дня заснавання.

Першая хрысціянская супольнасць у Вавёрцы пачала існаванне ў 1413 годзе. Утварэнню парафіі Святога Духа спрыялі, а таксама пабудавалі драўляны касцёл, паводле гістарычнай даведкі, уладары Вавёркі - Жыгімонт Галігінавіч (Гілігінавіч) і яго маці Сафія. Іншае паданне заслугу пабудовы першага ваверскага касцёла аддае Міхайлу Гілігінавічу, ветэрану Грунвальдскай бітвы. Гэты рэпартаж - не месца высвятлення стасункаў паміж Міхайлам Гілігінавічам і Жыгімонтам Гілігінавічам, тым больш, што асноўнай у дадзеным выпадку з'яўляецца дата, а яна ва ўсіх крыніцах тая самая - 1413 год. Пабудова касцёла ў Вавёрцы апісана ў "Спева пра Міхайлу Гілігінавіча" Станіслава Судніка. Гістарычны падзеі прывялі да таго, што ўжо ў другой палове XV стагоддзя той касцёл быў знішчаны. Будаваліся наступныя. Касцёл, пабудаваны ў 1736 годзе, праіснаваў да 1840 года. Пры парафіі дзейнічала брацтва Святога Яна Непамука, заснаванае ў 1760 годзе. На тэрыторыі парафіі было 6 капліц: у Дзітве, у Лябёдцы, у Місявічах, у Паперні, у Пелясе і ў Радзівонішках.

У 1840 годзе Самуэлем Кастрэвіцкім быў пабудаваны першы мураваны касцёл. Падчас Першай Сусветнай вайны храм быў пашкоджаны. У 1920 годзе касцёл адрамантавалі.

У 1926 - 1928 гадах быў пабудаваны сённяшні трохнефны касцёл з каменю і цэглы. Пробашчам тады быў кс. Францішак Песцюк. 13 лістапада 1928 года лідскі дэкан кс. Гіпаліт Баярунец асвяціў касцёл Перамянення Божага. У той час у склад Ваверскай парафіі ўваходзіла 86 мястэчак і вёсак. У 1939 годзе парафія налічвала 8980 вернікаў. Таму сёлета яшчэ адзначаецца і 85-годдзе Ваверскага касцёла.

Часы камунізму не абмінулі парафію і касцёл. Кс. Севярын Янкоўскі, пробашч парафіі з 1939 года, у 1948 - 1954 гадах знаходзіўся ў лагерах. Пасля вызвалення прыняў парафію ў



годах 1955 - 1958. З 1958 па 1975 год у парафіі не было святара. У гэты цяжкі час мясцовыя ўлады прынялі рашэнне перарабіць храм у канюшню, а пазней - у склад для штучных угнаенняў. Аднак, як гавораць мясцовыя жыхары, касцёл ніколі канюшняй не быў, проста стаяў пусты.

Парафіяне ратавалі храм, плацячы падаткі. Парафіянка Мальвіна Мікуц з Серафінаў разам з іншымі членамі парафіяльнага камітэта ездзіла ў Маскву, каб не зачынялі касцёл. З 1975 года ў парафію ў Ваверцы прыязджаў кс. Юзаф Грасевіч з Каменкі, з 1983 па 1995 прыязджаў, а потым стаў пробашчам кс. Станіслаў Пацына.

З 1995 года парафіяй апякуюцца святары з Ордэна Рэгулярных Латэранскіх Канонікаў: кс. Роберт Мазуркевіч, 1995 - 2000, кс. Фелікс Папялевіч, 2000 - 2012.

Галоўным адпустам у парафіі з'яўляецца ўрачыстасць Перамянення Божага (6 жніўня). Яго папярэджае 40-гадзіннае набажэнства. Яшчэ адным вялікім святам з'яўляецца ўрачыстасць Францішкі Рымлянкі (9 сакавіка). Вельмі



Да 600-годдзя Ваверскай парафіі выдадзены каляровы буклет, які ўтрымоўвае гістарычныя звесткі, апісанне архітэктурных асаблівасцяў і мастацкага афармлення, а таксама спіс святароў, якія служылі ў Ваверцы:

1460, кс. Ян
1537, кс. Ян Стіэмбаш
1622, кс. Ян Хрыстам Ражнятоўскі
1643 - 1649, кс. Адам Ліпніцкі
1661 - 1677, кс. Ян Любатынскі
1700, кс. Антоній Янушкевіч
1739, кс. Дамасій Васілеўскі
1739, кс. Юзаф Галэцкі
1745, кс. Францішак Васілеўскі
1762 - 1791, кс. Андрэй Паўлоўскі
1791 - 1792, кс. Пётр Чэрнік
1792 - 1819, кс. Себасц'ян Дамброўскі Sch.P.
1829 - 1836, кс. Юзаф Ларэнт
1833, кс. Вінцэнт Кабылінскі
1840 - 1848, кс. Людвік Паўловіч
1848 - 1849, кс. Станіслаў Даўгяла
1849 - 1863, кс. Раймунд Зямацкі (расстраляны публічна ў Вільні)
1893 - 1902, кс. Вінцэнт Раецкі
1902 - 1911, кс. Ян Сахарко
1910 - 1911, кс. Вінцэнт Юхневіч
1911 - 1918, кс. Гіпаліт Маліноўскі
1918 - 1930, кс. Францішак Пяцюк
1930 - 1939, кс. Яраслаў Раціцкі
1939 - 1958, кс. Севярын Янкоўскі (на працягу 5 гадоў знаходзіўся ў зняволенні, у гадах 1955 - 1958 зноў з'яўляўся пробашчам парафіі)
1958 - 1975, не было святара
1975 - 1983, прыязджаў кс. Юзаф Грасевіч
1983 - 1995, кс. Станіслаў Пацына
1995 - 2000, кс. Роберт Мазуркевіч, CRL
2000 - 2012, кс. Фелікс Папялевіч, CRL
2005 - 2012, кс. Андрэй Роўба, CRL, вікарыі
2012 - ... кс. Андрэй Роўба, CRL

папулярнымі ў парафіі з'яўляюцца ўрачыстасці Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі, Святога Юзафа, Святога Юрыя. На працягу апошніх 20 гадоў, дзякуючы набожнасці і ахвярнасці вернікаў і дабрадзеяў, святыня набыла сённяшняю прыгажосць, якая пабуджае да малітвы.

Парафія і касцёл у Вавёрцы перажылі цяжкія часы, але не страцілі духу набожнасці і веры сваіх продкаў, якія стагоддзямі на гэтай зямлі захоўвалі хрысціянскія традыцыі.

16 чэрвеня юбілейнае набажэнства ўзначаліў біскуп Гарадзенскай дыяцэзіі Аляксандр Кашкевіч.

З высокапастаўленых гасцей трэба адзначыць Генеральнага абага Ордэна Рэгулярных Латэранскіх Канонікаў з Італіі і правіцыяла ордэна з Польшчы. Прысутнічалі тры дзяканы і многія святары.

Дэлегацыю свецкіх уладаў ачолюваў старшыня Лідскага райвыканкаму Аляксандр

Астроўскі, былі старшыні сельсаветаў і кіраўнікі гаспадарак, размешчаных на тэрыторыі парафіі.

Набажэнства ішло ў асноўным на польскай мове, але ўсе звароты да ўладаў былі на беларускай або рускай мовах.

Усе словы ад прыхаджан агучваліся на літаратурнай беларускай мове. Добры прыклад падаў і старшыня Лідскага райвыканкаму, які сваё віншавальнае слова да біскупа пачаў на беларускай мове, перайшоў на рускую, вярнуўся зноў на беларускую, і ўсё гэта лёгка і нязмушана. У сваю чаргу завяршальнае казанне біскупа А. Кашкевіча было на літаратурнай беларускай мове.

Яраслаў Грынкевіч.



Дзень нацыянальнай памяці ў Лідзе



14 чэрвеня на Лідскіх праваслаўных могілках была адпраўлена памінальная ліція, ў памяць дзеячоў беларускага нацыянальнага руху, якія пахаваны альбо былі пахаваны тут, а таксама ў памяць святароў, якія служылі і пахаваны на Лідчыне.

Нагодой сталася тое, што 13 і 14 чэрвеня споўнілася 70 гадоў з дня смерці дзеячоў Беларускай Незалежніцкай Партыі Юльяна Саковіча, Леаніда Маракова і Валянціна Ваўчка.

Хаваючыся ад пераследу немцаў Юльян Саковіч, Леанід Маракоў, Валянцін Ваўчок, а таксама Алесь Змагар знаходзіліся ў Васілішках (цяпер Шчучынскі раён). Але лёс беларуса такі, што ўцякаеш ад аднаго ворага, а там цябе чакаюць яшчэ два. У Васілішках яны трапілі ў засаду, наладжаную партызанамі Арміі Краёвай. 13 чэрвеня на месцы былі забіты Юльян Саковіч і



Валянцін Ваўчок. Леанід Маракоў памёр ад ран назаўтра 14 чэрвеня. Алесь Змагар адстаў ад асноўнай групы і застаўся жывы.

Усе забітыя былі пахаваны на праваслаўных могілках у Лідзе каля Свята-Георгіеўскай царквы.

Тут жа ў свой час быў пахаваны міністр БНР генерал Кіпрыян Кандратовіч і іншыя больш ці менш вядомыя беларусы.

За загінулых у Васілі-

шках, у Лідзе, у іншых месцах, за генерала К. Кандратовіча і Марыно Навіцкую, заснавальніцу першай жаночай гімназіі ў Лідзе і іншых маліліся Лідскі дабрачынны айцец Расціслаў Салаўёў, святары Ўладзімір Камінскі і Дзімітры Тарарака. Ад першага да апошняга слова ліція адпраўлялася на беларускай мове, на мове, дзеля якой у тым ліку жылі і паміралі сябры БНР, на якой падпісаны помнікі па іх, і якую забіваюць кожны дзень у незалежнай Беларусі,

у той Беларусі, пра якую яны марылі, але якой яшчэ вельмі далёка да іхніх мараў.

Ліція сёлета служылася ў першы раз, але, будзем спадзявацца, не ў апошні. Ёсць усе падставы, каб дзень 13 або 14 чэрвеня стаў на Лідчыне Днём нацыянальнай памяці пра беларускіх патрыётаў, якія тут нараджаліся, жылі і паміралі дзеля светлай будучыні нашай роднай, свабоднай і вялікай Бацькаўшчыны.

Яраслаў Грынкевіч.

Дадвухмовіліся



На хуткаснай шашы "Мінск-Магілёў", якая актыўна мадэрнізуецца, увялі новыя электронныя знакі. На адным са знакаў напісана: "СЛИЗКО". Калі на ўвазе мелася беларускае "СЛІЗКА", то ў слоўце дапушчана дзве граматычныя памылкі. З іншага боку, нават пры такіх праколах госці з Расіі здагадваюцца, што знаходзяцца за мяжой. А беларусы разумеюць сэнс напісанага.

Дарэчы, знак усталявалі пад самым Магілёвам, нападальск ад каларытных энергетычных ветракоў, якімі ганарыцца ўся вобласць.

Яўген Валашын, Еўраадыё.



Ахвяраванні на ТБМ

- Сітнік Аляксандр - 20000 р., аг. Дараганова, Асіповіцкі р-н.
- Бародзіч Анатоль - 5000 р., г. Светлагорск
- Бародзіч Ала - 5000 р., г. Светлагорск
- Бародзіч Сямён - 50000 р., аг. Дараганова
- Бародзіч Ганна - 50000 р., аг. Дараганова
- Гарох Мікалай - 70000 р., аг. Дараганова
- Тамашоў Мікалай - 70000 р., аг. Дараганова
- Бякешка Вікторыя - 50000 р., г. Асіповічы
- Ліннік Міхаіл - 100000 р., г. Асіповічы
- Сямашка Сяргей - 20000 р., г. Асіповічы
- Бухоўская Таццяна - 5000 р., в. Каўгары
- Караленя Жана - 10000 р., аг. Дараганова
- Сінкевіч Мікалай - 20000 р. пгт. Ялізава, Асіповіцкі р-н
- Шышкавец Ала - 40000 р., г. Асіповічы
- Бародзіч Зміцер - 100000 р., г. Менск
- Вячорка Аляўціна - 50000 р., г. Менск
- Ткачова Вольга - 50000 р., г. Масква
- Арсень Ліс - 50000 р., г. Менск
- Бароўскі - 80000 р., г. Маладзечна
- Ярошка Іна - 50000 р., г. Менск

- Копець Часлава - 50000 р., г. Менск
- Майсейчук Сяргей - 200000 р., г. Менск
- Давыдовіч П.В. - 50000 р., г. Берасце
- Асіповіч Лідзія - 100000 р., г. Менск
- Усціновіч Васіль - 100000 р., Бараўляны, Менскі р-н
- Грышан Мікола - 100000 р., г. Дзятлава
- Маслюкоў Віктар - 20000 р., г. Менск
- Ганчароў Алесь - 100000 р., п. Халопенічы, Крупскі р-н
- Панамароў Сяргей - 50000 р., г. Менск
- Аляксандр Чарвяковіч - 225000 р., г. Менск
- Нічыпарук Юры - 20000 р., г. Берасце
- Арлоўскі Віктар - 20000 р., г. Менск
- Павідайка В. - 70000 р., г. Менск
- Ляўшук Дзяніс - 150000 р., г. Менск
- Сарока Людміла - 100000 р., г. Менск

Дзейнасць ГА "ТБМ імя Францішка Скарыны" па наданні роднай мове рэальнага статусу дзяржаўнай вымагае вялікіх выдаткаў. Падтрымаць ТБМ – справа гонару кожнага грамадзяніна краіны.

Просім Вашыя ахвяраванні дасылаць на адрас, вул. Румянцава, 13, г. Мінск, 220034, альбо пералічыць на разліковы рахунак ТБМ №3015741233011 у Аддзяленні № 539 ААТ "Белінвестбанка" код 739 (УНП 100129705) праз любое аддзяленне ашчадбанка Беларусбанк.

Паведамленне		Грамадскае аб'яднанне "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны" УНП 100129705	
		Адраснае аддзяленне № 539 ААТ "Белінвестбанк"	
Рахунак атрымальніка		3015741233011	Асабовы рахунак 739
(проевізант, ім.к, ім.к па-беларуску, адрас)			
Від плацяжы		Дата	Сума
Ахвяраванні на дзейнасць ТБМ			
Касір		Пеня Разам	
		Плательшчык	
		Грамадскае аб'яднанне "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны" УНП 100129705	
		Адраснае аддзяленне № 539 ААТ "Белінвестбанк"	
Рахунак атрымальніка		3015741233011	Асабовы рахунак 739
(проевізант, ім.к, ім.к па-беларуску, адрас)			
Від плацяжы		Дата	Сума
Ахвяраванні на дзейнасць ТБМ			
Квітанцыя Касір		Пеня Разам	
		М.П.	
		Плательшчык	

(Працяг у нас. нумары.)



Прабашч парафіі Васіліюхі
ксёндз Ануфры Сырвід

Улады, і ў першую чаргу вышэйшае праваслаўнае духавенства, вельмі пільна сачылі за падпарадкаванымі ім святарамі, не дапускаючы ніякіх ваганняў. Калі два маладыя праваслаўныя святары з Гарадзенскай губерні за непісьменных сялян падпісалі прысягу Нацыянальнаму Жонду, яны адразу ж былі пазбаўлены сану. Вядомы таксама выпадак святара Скабалановіча. Яго і дзвюх яго дачок (хрышчонных і выгадаваных ў каталіцтве) запозрылі ў сувязях з паўстанцамі, і ў выніку святар адразу быў сасланы ў Гарадзенскі манастыр.

Пра нейкія учынкi праваслаўнага святарства супраць інсургентаў і, адпаведна, рэпрэсіі з боку паўстанцаў на Лідчыне, інфармацыі няма, да шчасця паўстанне тут не набыло элементаў грамадзянскай вайны.

Пасля паўстання

Мураўёў М.М. 7 чэрвеня 1864 г. забараніў насіць жалобную вопратку і розныя "рэвалюцыйныя знакі", вянгеркі, канфедэраткі і доўгія боты пад пагрозай значных штрафаў: на першы раз - 25 руб., у другі раз - 50 руб., а на трэці раз - арышт. Калі заплаціць не было магчымасці - прадавалася маёмасць. Нават жалобу па родных дазвалялася насіць толькі пры наяўнасці адпаведнага дазволу ад паліцыі. Каб пазбегнуць штрафаў, жанчыны, выходзячы на вуліцу, падгорталі жалобныя спадніцы каля поясу і на вачах паліцыі былі ў каляровых, а заходзячы да сваіх аднадумцаў апускалі схаваныя спадніцы і зноў былі ў жалобе. Заканчэнне паўстання не адмяняла загадаў наконт жалобнага адзення, гэта была своеасаблівая помста з боку ўладаў і надзейная крыніца хабару для мясцовых чыноўнікаў.

Усе міравыя пасярэднікі ў паведах з тутэйшых адмовіліся ад сваіх пасад і на іх месца панаехалі чыноўнікі-абрусіцілі. Вось як адзін з іх, Палявы М. апісвае перасячэнне ўсходняй этнічнай мяжы Беларусі ў 1864 г. і свой праезд да Вільні: "Адрозу за Смаленскай, як толькі я заехаў у Магілёўскую губерню, я трапіў у новы свет. З'явіліся палякі, беларусы, габрэі з іх чужымі для мяне мовай, звычаямі і варожым да ўсяго рускага настроём. Я рускі гвардзейскі афіцэр, сваёй формай выяўляў сваю нацыянальнасць і адразу

Паўстанне 1863 г. на Лідчыне Заканчэнне, вынікі і наступствы

адчуў злосны настрой, варожасць усіх гэтых людзей. Яны наўмысна гаварылі са мной па-польску, хоць усе выдатна размаўлялі і разумелі рускую мову. Яны абцяжарвалі мяне ва ўсім: у куплі хлеба, абаранкаў, у падліку грошай, лічачы на злотыя, а часта і зусім адмаўлялі ва ўсім, кажучы: "Не разумеем!". ... Ужо з самай мяжы Смаленскай губерні, было прыкметна ваеннае становішча краі. Умястэчках бачныя былі войскі, на паштовай даро-зе стаялі месцамі застава і ваенная варта пры іх. На станцыях правяралася мая падарожная. Але калі я заехаў у Менскую губерню, ваеннае становішча убачылася ва ўсёй сваёй сіле і строгаці ...".

Яскрава адлюстроўвае рэжым, усталяваны на Лідчыне, прашэнне адстаўнога расейскага падпаручніка Міхаіла Васільевіча Страескі на імя Мураўёва ад 29 лістапада 1863 г., якое збераглося ў паперах былога набліжанага да Мураўёва ў Вільні афіцэра Чарэвіна. Страескі, ехаў з Бесарабіі ў Пецярбург праз Беларусь і зазнаў шмат грубасцяў і здзекаў - спачатку ў Пінску, а пасля ў Лідзе ад вайсковых начальнікаў Ліды і Пінска і п'яных расейскіх жаўнераў. Адстаўны падпаручнік спачатку быў упэўнены, што рэжым які ён бачыў па свайму шляху, усталяваны без ведама генерал-губернатара і парушае законы, таму як чалавек чэсны і які жадае дабра Расеі, ён напісаў рапарт да генерал-губернатара. Пра тое, што бачыў на Лідчыне, Страеска пісаў: "Калі сп. Алхазу (лідскі ваенны начальнік - Л.Л.) абыходзіў са мною так, ... не-палякам, маючы перад вачыма 5-6 дакументаў - сведчанняў пра маю асобу, то чаго пасля гэтага можна кажаць ад яго няшчаснаму паляку? Панове Алхазавы [...] прымусяць іх кінуць усё і шукаць выратавання "do lasu". ... Паверце, Ваша Высокаправадзіцельства, - піша далей Страескі, - што ў войсках губерняў нельга ўгледзець прастадушнага, заўжды рахманага расейскага жаўнера; грубасцю і жорсткасцю яны пераўзышлі там, мабыць, дзікія татарскія орды, што лютавалі некалі на Св. Русі. Калі б да Вас маглі даходзіць варварствам нашага хрысціянскага войства, Вы, напэўна, з жахам адмовіліся б ад такіх папечнікаў". Вераемна хутка адстаўны падпаручнік усваядоміў, што ўсе робіцца з дазволу Мураўёва-вешальніка і з'яўляецца часткай ягонага плана паціфікацыі краі.

Вось што казаў Мураўёў камандзіру аднаго з карных атрадаў князю Імератынскаму: "Не верце ні чаму, што Вам будуць казаць пра ласку, гуманнасць, недаказанасці віны ... няпраўда, усе яны вінаватыя больш ці менш, і самае малое пакаранне - калі

хто пасядзіць у каменным мяшкі! ... Нам трэба вырваць ім зубы да вясны, а то прыйдзеца пачынаць зноў! Я даў ваенным начальнікам самую шырокую паўнамоцтва, распараджэнняў сваіх не змяняю, наадварот пацярджою і заўсёды падтрымліваю. Таму не бойцеся адказнасці, не саромейцеся і не глядзіце на тое, што скажа следчая камісія.... Яшчэ раз кажу: калі хто з гэтых ... выглядае невінаватым, малая справа! ... Няхай пасядзіць, падумае, гэта самае меншае з таго, што ўсе яны заслужоўваюць! Калі убачыце ... дапамогу або хоць найменшую патуранне гэтым мярзотнікам, загадваю вам усё спаліць, зраўняць з зямлёю - была б гэта вёска, сядзіба, што б ні было! Асабліва строга прыглядайце за панамі і ксяндзамі, з гэтымі шляхецкімі ваколіцамі не варта цырымоніцца з-за іх імат-людства: напішыце мне, і я іх выслё ўсіх да аднаго! Ну-с, я рады, што магу вам даць вы-падак паслужыць у такі час Гасудару і рускай справе! ...".

Як бачым, задаўга да бальшавікоў і фашыстаў, Мураўёў дэ-факта ўвеў прыныцы калектыўнай адказнасці.

Нездарма ўжо сучаснік Мураўёва, выбітны рускі бібліяграф Мяжкоў В. І. у сваёй "Рускай бібліяграфіі" пасля смерці генерала адзначаў: "У грамадстве і гісторыі ён (М. М. Мураўёў) застаўся пад імем Мураўёва-вешальніка і наогул вядомы быў сваёю крыважаднасцю".

* * *

Знакаміты польскі палітык Раман Дмоўскі (1864-1939), пісаў пра фатальную ролю "польскага пытання" для гісторыі Расійскай Імперыі: далучэнне земляў Рэчы Паспалітай да Імперыі зрабіла немагчымым нармальнае палітычнае развіццё гэтай краіны: "Колькі разоў, Расія ўступала на шлях разумных памяркоўных рэформаў і ў часы Аляксандра I, і ў часы Аляксандра II, альбо ў перыяд станаўлення Думы, і кожны раз сыходзіла з гэтага шляху. Галоўнай прычынай было "польскае пытанне", а дакладней небяспека, што палякі выкарыстоўваюць палітычныя правы дзеля ўмацавання ўласных пазіцый і падрыўу расійскай дзяржаўнасці. ... Трэба было выбіраць паміж эвалюцыйным і рэвалюцыйным шляхам развіцця. У выніку таго, што "польскае пытанне" фактычна заблакавала першы з іх, Расія была прыгавораная да рэвалюцыі. Магчыма, апошня падзея ў Расіі (маецца на увазе рэвалюцыя 1917 г. - Л.Л.) з'яўляецца расплатай за панаванне над Польшчай".

Разгром паўстання абярнуўся ўзмацненнем русіфікацыі. 10 снежня 1865 г. быў прыняты закон, які забараняў "асобам польскага паходжання"

набываць зямлю. Забаранялася распаўсюджванне польскіх выданняў. Часовыя правілы для народных школ краю стваралі выключна вялікарускую сістэму адукацыі. Шэраг загадаў гарантаваў масавы прыток чынавенства з этнічна расійскіх губерняў. Нельга было размаўляць па-польску ў публічных месцах: у нашых гарадах можна была пабачыць аб'явы накшталт: "Гаворыць па-польску забаронена". Пасля паўстання адбылася хуткая пераарыентацыя палітычна і культурна актыўных людзей, прыхільнікаў літвінскай традыцыі: замест працы на патрэбы свайго краю, яны ў значанай ступені пачалі арыентавацца на Польшчу і яе культурныя патрэбы.

У 1863 г. этнограф Павел Баброўскі прапанаваў галоўным крытэрыям вызначэння этнасу лічыць мову. Тады ж, пры падтрымцы ўладаў пачалося хуткае развіццё так званага заходне-русізму (яго сэнс - Беларусь этнічная, культурная і дзяржаўная частка Расіі "сапсаваная" палякамі). У той жа час расійскія ўлады дазволілі друкаваць на беларускай мове этнаграфічныя даследаванні, якія павінны былі спрыяць ўмацаванню пільна менавіта заходне-русізму. Былі праведзены шматлікія навуковыя даследаванні народнай культуры. Але этнаграфія, як і любая аб'ектыўная навука, у перспектыве, толькі пацвердзіла існаванне асобнага беларускага этнасу. Другая палова XIX ст. стала для Еўропы часам нацыянальнага абуджэння, усе нашы суседзі прачыналіся ад сну і стваралі нацыі ў сучасным разуменні гэтага слова. Таму, канешне, агульны культурны кантэкст указваў кірунку для далейшага развіцця і нам, беларусам

Развіццё беларускай культуры ішло ў межах літвінскай і заходнерускай культурных традыцый, і беларускасць шмат у чым з'явілася іх сплавом. Ужо ў 1870-80-х гадах беларускія народнікі выступілі з абгрунтаваннем тэзы пра беларусаў як асобны народ. Сімвалічна, што на канчатковае афармленне беларускай культурнай традыцыі сваёй творчасцю моцна паўплываў паўстанец 1863 г. Францішак Багушэвіч. Пасля яго станаўленню беларускай



Францішак Багушэвіч -
паўстанец з аддзела
Людвіка Нарбута

нацыі ўжо не было альтэрнатывы, гэта станаўленне можна было замарудзіць, але ўжо было немагчыма адмяніць.

Дадаткі

Рапарт начальніка Віленскага атрада начальніку 2-й гвардзейскай дывізіі са спісам саўдзельнікаў месяжу.

29 красавіка 1863 г., № 15.

У выкананне прадпісання вашага правадзіцельства маю гонар прадставіць спіс асобаў, якія наклікалі на сябе падазрэнне ў саўдзеле і месцыя.

1) Сястра Нарбута, с-ня Манджунская спрыяла набору паўстанцаў, сама бывала даволі часта ў хёўры і рабіла часам з ёю пераходы, дастаўляла мяцежнікам харчы. Усё гэта па сведчанні, паўстанца які знаходзіцца ў генерал-маёра Шамшава.

2) Вільбік, шляхціц, жыве ў Ліпкунцах, галоўны вярбоўнік.

У гэтай вёсцы ёсць адзін паранены паўстанец.

3) Абшарнік Янкоўскі жыве на фальварку Дубічы каля Новага Двара. Дакладна вядома, што на яго мызе было прыгатавана шмат харчоў для разгавення мяцежнікаў.

4) Абшарнік Мікульскі - мыза Глямбок, прымаў і часта ставаў мяцежнікаў, на яго мызе Нарбут і Гарбачэўскі прыводзілі зноў набраных паўстанцаў да прысягі.

Разам з тым лічу абавязкам далажыць і пра асобаў, якія спрыялі адшукванню мяцежнікаў і сваёй стараннасцю, звярнулі на сябе асабліваю ўвагу, а менавіта:

Станавы прыстаў 5 стану Ільін.

Соцкі мястэчка Нача шмат спрыяў да выведвання пра месцы збору мяцежнікаў.

Спіс маёнткаў, канфіскаваных у Лідскім павеце (1863-1873)

Назва маёнтка	Былы уладар	Дзесяцін
Вільбікі	Вільбік Стэфан	23
Ачкевічы	Гжымайла Фелікс	33
Пакулішкі	Эйсмант Леанард	76
Мажэйкаўшына (дзялка)	Тубілевіч Мацей	1
Жылічы	Рудзіцкі	46
Казіміраўка	Рудзіцкі	84
Нявіша	Александровіч Ксаверы	468
Сасноўшчына	Бердаўскі Адольф	145
Аленшчына	Дабраўлянскі	205
Дылева (дзялка)	Цыдзік Міхал	12
Ліпкунцы	Трушунскі Юзаф	4
Рытаневічы (дзялка)	Кміта Антоні	4
Кіонцы	Ёч Багуслаў	90
Грышанішкі (дзялка)	Крайнікі Леан	97
Грышанішкі (дзялка)	Трушчынскі	52
Кракшлі (дзялка)	Бадэр Ян	68
Кракшлі (дзялка)	Бадэр Юзаф	68
Кракшлі (дзялка)	Сярэччак Ваўжынец	?
Галадоўка	Ёч Эдмунд	29
Члоўшчына	Пулоўскі Напалеон	41
Разама	21 маёнтак	

Стараста і соцкі вёскі Салтанішкі забіралі палонных і параненых пасля справы 22 красавіка і прыводзілі іх да мяне.

Іосіф Жэгздын, селянін вёскі Смільчыны, Васілішскага стану. Быў не толькі пры маім атрадзе, але і пры раней пасланных ад Паўлаўскага палка, у гэты час вярнуўся з атрадам у Вільню з асцярогі быць павешаным мяцежнікамі. Шмат спрыяў пры выведванні і вышуках, захапіў і прывёў вярбоўніка Няверу і параненага Іосіфа Рачука ў справе 30 сакавіка.

Антон Талыкоўскі, Каянцкай грамады, дзяржаўны селянін, быў сілком узяты ў паўстанцы, уцёк ад іх і далучыўся да майго атрада. Дастаўляў звесткі, ездзіў па вёсках выведваць і ў дзень справы 22 красавіка з другім мужыком накіраваўся выглядаць след хёўры, след прагледжаны потым штабс-капітанам Рэнвальдтам, па якім атрад і напаў на Нарбута.

Адам Базілевіч, дзяржаўны селянін мястэчка Дубічы. Пры руху маім 21 красавіка на Забалаць прыведзены быў казацкім вахмайстрам Кузняцовым, як паказаўшы, што хёўра Нарбута знаходзіцца за возерам Пеляса. З прычыны гэтага апавяшчэння і быў зроблена мною зваротны рух на Дубічы.

Не магу прайсці маўчаннем міма стараннасці жыхароў габрэў мястэчка Эйшышкі. У дзень нараджэння Гасудары Імператара 17 красавіка ўсё мястэчка было ілюмінавана, у школах пры поўным асвятленні былі спяваныя гімны ў гонар Яго Вялікасці і Гусударыні Імператрыцы, таксама павінен згадаць пра сына Віленскага святара Багдана Брана, які выказаў жаданне паступіць у вайсковую службу, і ўзятага мною для перакладаў з польскай мовы. Падчас абедзвюх спраў і пры пераследзе знаходзіўся ўвесь час пры ротах і часам нават у ланцугу пад агнём мяцежнікаў.

Начальнік Віленскага атрада лейб-гвардыі Паўлаўскага палка палкоўнік Цімафееў.



**Маёнткі ў Лідскім павеце, якія пасля паўстання 1863 г. былі
выкупленыя расійскімі абшарнікамі на падставе інструкцыі
ад 23.VII. 1865 г.**

Прозвішча пакупніка	Назва маёнтка	Дзесяцін	Кошт, руб.	Дата акта куплі	Заўвагі
Плаксенка Мікалай	Ачковічы	33	522	1868	
Трапіцын Міхаіл	Пакулішкі	76	806	1868	
Расільян Леў	Ражанка	505	10 173	1869	
Трубяцкі, князь	Радзевічы	320	5 412	1869	
Наваградскі Фёдар	Багушоўшчына	87	1 107	1869	
Грыгор'еў Маісей	Даўклёўшчына	288	2 730	1870	
Шпэер Апаланары	Калеснікі	288	2 637	1870	
Нікіцін Аляксандр	Тракелі	3 169	25 805	1870	
Лівэн Вільгельм, барон	Дворышча	3 088	33 856	1870	
Гічэла Міхаіл	Паплавы	113	1 603	1870	
Маўрас Дзмітры	Ерамеевічы	191	1 182	1870	
Піксанава Надзея	Гілвінішкі	106	2 471	1870	
Кісела-Загоранскі Караль	Памедзь	315	2 371	1870	
Гера Леапольд	Смілгіні	361	1 069	1870	
Асаўкейка Разалія	Паўлока	264	1 206	1870	
Пенкіна Алена	Забалаць	308	2 277	1871	
Цыпін Мітрафан	Дварчаны	77	607	1871	
Ушакоў Пётр	Сакоўшчына	141	1 656	1871	
Анісімаў Аркадзь	Клунцы	90	682	1871	
Чэкалкін Сцяпан	Дубінцы	199	846	1872	
Лідскае гарадское таварыства	Ліда	110	5 606	1873	
Крылоў	Жылчы	130	1 650	1873	
Агулам	22 маёнткі	10 199	106 274		

Кошт дзесяціны 6 руб.

Спіс маёнткаў, прымуова прададзеных па ўказу ад 10.12.1865 г.

Новы ўладар	Былы ўладар	Назва маёнтка	Дзесяцін	Кошт, руб.	Дата куплі
Маўрас Дзмітры	Кашыц Канстанцін	Тарноўшчына	2 500	56 300	1866
Шванебах Фёдар	Тышкевіч Караль і Алівія	Жырмуны	4 000	41 000	1867
Маўрас Дзмітры	Табеньскі Яраслаў	Малкаўцы	22	300	1867
Стаховіч Пётр	Пілецкі Юзаф	Лаўчылавічы	200	6 000	1867
Васюхоў Іван	Ласковіч Юльян	Малыя Стокі (Чаплеўшчына)	68	2 600	1867
Львова Тацяна	Грабоўскі Вільгельм	Семякоўшчына	880	-	1870
Львова Тацяна	Грабоўскі Вільгельм	Рагачоўшчына	115	40 000	1870
Станскі Сцяпан	Геншаль Людвік	Валдацішкі	438	10 601	1868
Джанеёў Мікалай	Сямашка Ян	Гернікі	320	4 800	1868
Шпэер Апалінары	Аранскі Антоні	Лавсюны	11	90	1868
Дамбавецкі Ал.	Захватовіч Вінцэнт	Бердаўка	1 576	17 501	1868
Маўрас Дзмітры	Табеньскі Яраслаў	Зенавічы	487	9 055	1868
Шпэер Апалінары	Звяровіч Аляксандр	Доцішкі	451	11 100	1868
Элсен Юліян	Ржансьніцкі Эрнест	Здановічы	488	8 000	1868
фон Фейліцар Мік.	Нарбут Баляслаў	Нікадземава	191	3 000	1868
Кукаранаў Мікалай	Табеньскі Яраслаў	Утольнікі	330	6 220	1868
Кукаранаў Мікалай	Драблячэвіч Ал. Ралукрад Юзаф	Большы	9	76	1868
Міхайлаў Іван	Вайсят Антоні	Цецяныцы	66	317	1868
Ушакоў Пётр	Вільканец Тодар	Псярцы	122	1 271	1870
Агулам	19 маёнткаў		12 274	218 231	

Кошт дзесяціны 18 руб.

Спіс маёнткаў, прададзеных ў 1864-1873 гг.

Від продажу	Назва маёнтка	Дзесяцін	Кошт, руб.	Дата куплі	Заўвагі	
Вольны продаж	Ельня	34	1 900	1868		
	Вялікая Лебада		30 552			
	Малое Ольжава	714	37 000	1870		
	Парачкоўшчына	182	4 400	1870		
	Балкуны	320	6 300	1870		
	Вярыянёўка	183	4 100	1872		
	Ельня	85	900	1872		
	Буячкі	1 060	7 000	1873		
	3 аўкцыёна	Папішчы	40	1 474	1866	
		Міканцы	46	795	1867	
Жыжня		46	795	1867		
Андрушкі		221	3 150	1867		
Нячеч		1 858	11 910	1868		
Балічы		199	4 578	1869		
Мелегава		868	7 444	1870		
альбо Ельня						
Лычкава		760	18 010	1872		
Вавёрка		357	13 185	1873		
Дубічы	838	22 332	1873			
Баранаўцы	350	5 506	1873			
Агулам	21 маёнткаў		11 213	150 779		

Кошт дзесяціны 13 руб.

Выстава трох пакаленняў



9 чэрвеня ў Лідскім гістарычна-мастацкім музеі адкрылася выстава "Вытокі", на якой выстаўлены творы трох пакаленняў сям'і Лазоўскіх.

Лазоўскі Мікалай Фёдаравіч нарадзіўся ў в. Лазыны Беліцкай гміны, Лідскага павету 20 лютага 1926 г. Беларус. Закончыў 5 класаў вясковай польскай школы. 3 ліпеня 1944 г. і па жніўню 1950 г. служыў у Чырвонай Арміі:



У час Другой Сусветнай вайны ўдзельнічаў у вызваленні Польшчы, Прагі, Венгрыі, штурме Берліна. Узнагароджаны "Ордэнам Айчыннай вайны", медалямі "За адвагу", "За баявыя заслугі", "За ўзяцце Берліна" "За вызваленне Прагі", "За перамогу над Германіяй", "Медаль Жукава" і інш.

За свой век Мікалай Фёдаравіч напісаў вялізарную колькасць карцін. Яму былі аднолькава падудадныя графіка, акварэль, алей. Сваёй творчасцю ён нес людзям дабрыню, веру, спагаду. Нажаль, мастака ўжо няма сярод нас.

Лазоўская Лідзія Мікалаеўна (дачка). Нарadzілася ў г. Лідзе ў 1963 г. 1975 - 1981 г - вучоба ў Рэспубліканскай школе-інтэрнаце па музыцы і выяўленчым мастацтве імя В.А. Ахрэмчыка. 1981 - 1986 г. - вучоба ў ВГТУ, (г. Віцебск, тэкстыльны дызайн). Стварае калекцыйныя серыі яйкаў і скрыначак на тэмы: "Поры года", "Тройка", "Беларускі пейзаж", "Птушкі", "Кветкі", "Каляды", "Вялікдзень", "Купалле", "Партрэтная галерэя князёў Радзівілаў", "Беларускі абраз" і інш. Стварае мініяцюрныя партрэты выбітных дзеячаў РБ і гістарычных персанажаў.

Грыгарэнка Ганна Ігараўна (унучка), нарадзі-



лася 1985 г. у горадзе Лідзе. Вучылася ў сярэдняй школе №14. У 2006 годзе скончыла Менскі дзяржаўны архітэктурна-будаўнічы каледж. У 2011 годзе скончыла Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя М. Танка. Займаецца жывапісам, мастацкай размалёўкай, кампутарнай графікай, фотаартам.

Філатава Лідзія Ігараўна (унучка), нарадзілася 11 красавіка 1987 года. Вучылася: Менскі дзяржаўны архітэктурна-будаўнічы каледж, спецыяльнасць "Архітэктурна-будаўнічы каледж, спецыяльнасць "Архітэктурна"; Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт, спецыяльнасць "Архітэктурна". Мае ступень Магістра Архітэктурны. На дадзены момант працуе архітэктарам. Хобі -

упрыгожванні са шкла ў тэхніках лампворк і ф'юзінг, займаецца 3 гады. Удзельнічала ў міжнародных выставах: "Ладдзя. Зімова казка 2012", Масква; "Жар-Птушка 2012", Масква; "Млын", Менск; "Біжуртэрыя. Ад вінтажа да нашых дзён", Масква.

На адкрыццё выставы сабраліся прадстаўнікі творчай супольнасці, грамадства, уладаў. Душэўна і мастацка вяла імпрэзу Тацяна Нікіфарова.

Яраслаў Грынкевіч.

На здымках: 1. Адкрыццё выставы; 2. Дочкі Мікалая Фёдаравіча - Галіна і Лідзія, унучка Філатава Лідзія, жонка - Ганна; 3. Фрагмент выставы; 4. Работы Лідзіі Лазоўскай.

Беларусы ў замежжы і ў сябе дома

Колькі беларусаў ва ўсім свеце? Гэтага, мабыць, дакладна ніхто не ведае. Яны жывуць у Канадзе, ЗША, Англіі і Аўстраліі, Бразіліі і Аргенціне, Афрыцы... Найбольш іх у Расіі, Украіне, Польшчы, шмат беларусаў ва ўсіх былых рэспубліках Саюза. Былыя прыбалтыйскія рэспублікі, а цяпер самастойныя краіны Літва, Латвія, Эстонія далі прытулак тысячам беларусаў. Розны лёс іх рассяў па ўсёй нашай грэшнай планеце. Жывуць яны ў блізкіх і далёкіх краінах. Адны з іх ніколі ў Беларусі не былі і ведаюць пра яе толькі тое, што даецца ў розных СМІ. Другія зрэдку наведваюць родную старонку, каб пакланіцца памяці бацькоў, родных, блізкіх, сяброў. Але ўсе яны, мне здаецца, жывуць марай пабыць у родных мясцінах. Шмат каму ўдаецца гэтую мару здзейсніць. А колькі тых, хто сыходзіць у іншы свет так і ні здзейнічыў сваю мару спаткацца з роднай зямелькай.

Жывуць беларусы, і жыве беларуская мова, жыве нацыянальная культура, народныя традыцыі беларусаў. Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны трымае, па магчымасці, сувязі з дыяспарамі беларусаў, якія жывуць у замежжах, аказвае пасільную дапамогу землякам у замежжы, а беларусы замежжа ў сваю чаргу дапамагаюць сваім землякам, якія жывуць на роднай зямлі. І толькі такая падтрымка дае магчымасць выжыць беларускай нацыі, захаваць беларускую мову, культуру, традыцыі і гісторыю.

Я зусім нядаўна пабыў у сталіцы Эстоніі, сустрэўся з землякамі і хачу распавесці чытачам "Нашага слова" аб уражаннях ад гэтай сустрэчы.

У Таліне жыве беларуская мова. Эстонія - невялікая прыбалтыйская краіна. У гэтай краіне пражывае каля 1 мл. 300 тысяч чалавек. Эстонцы - малалікі народ. Але народ горды, свабодалюбвы, які ша-



Калектыву "Лянок" і аўтар гэтага тэксту: Сядзіць крайняя справа Тацяна Ніжнік, кіраўнік ГА "Лёс" і ансамбля "Лянок"

нуе сваю мову, нацыянальную культуру, народныя традыцыі, ганарыцца сваёй гісторыяй. У гэтым сэнсе ім толькі трэба пазайздросціць.

Сёння ў Эстоніі жыве каля 20 тысяч беларусаў. Большасць з іх жыве ў Таліне. Яшчэ ў саветскія гады у Таліне абнавіліся сям'я маёй дачкі. З тых часоў, хоць і зрэдку, бываю ў сталіцы Эстоніі. Сённяшні прыезд адбыўся болей чым праз восем гадоў. За гэты час шмат змянілася ў жыцці Беларусі і Эстоніі. Здаецца, што такі кароткі прамежак часу - імгненне ў гісторыі краін і народаў, у іх эканамічным, культурным, грамадскім і палітычным, відавочным. У гэты раз паставіў перад сабою задачу: наладзіць сувязь з беларускім асяродкам у сталіцы Эстоніі. Паколькі статут ТБМ прадугледжвае наладжанне сувязяў з беларусамі ўсяго свету, то я як сябра ТБМ і старшыня адной з раённых арганізацый гэты прыезд у Талін рашыў выкарыстаць з карысцю для Таварыства. Паколькі я сам не валодаю інтэрнетам, то падключыў унука. Хутка ён адшукаў першы ад-

расы. Праз цэнтр рускай культуры мы выйшлі на грамадскае аб'яднанне беларусаў "Лёс" і яго кіраўніцу Тацяну Ніжнік. Гэта было раніцай, а ўжо падвечар таго ж дня я быў на вечарыне, якая была прысвечана славянскім асветнікам Кірылу і Мяфодзію.

І пра гэтае мерапрыемства болей падрабязна.

Вечарына праходзіла ў зале ЦРК. Зала была запоўнена да адказу. Усім не хапіла сядзачых месцаў, і людзі стаялі ў праходах. Святочную вечарыну адкрыла вядоўца Кацярына Дзідзенка і дала слова дакладчыку, які каротка расказаў пра вялікіх славянскіх асветнікаў Кірыла і Мяфодзія. Святочнае мерапрыемства працягвалася верапраўным самадзейным мастацкім калектывам "Лянок" і "Купава". Ансамбль беларускай песні "Лянок" выканаў беларускія песні. "Над ракою ў спакою", "Матуліна хата", "Вёсачка", "Хлеб ды соль", "Ручнік" і інш. Спявачкі былі ў прыгожых нацыянальных строях, што, канешне, спрыяла беларускаму настрою, стварэнню нацыянальнай атмасферы. Кіруе гэтым калектывам Тацяна Ніжнік. Было б несправядліва, калі б я не назваў удзельніц ансамбля. На здымку ў бел-чырвоных строях Галіна Багданец і Раіса Бушук, Вольга Чупрына і Ганна Вішнёва, Людміла Дзінтан і Любоў Русіна і баяністка Наталля Палякова.

Беларускае грамадскае аб'яднанне "Ялінка" на свяце было прадстаўлена ансамблем "Купава", якім кіруе Анна Калягіна. А вось і яе сяброўкі - спявачкі тры Валянціны - Валі-

севич, Цудзіла і Агросчык, дзве Людмілы - Росман і Шоцік, а таксама Алена Аляксеева, Тамара Ціцянок і Любоў Лёвіна. Яны на здымку ў бел-чырвоных-блакітных строях. У іх выкананні прагучалі "Наша песня", "Кума", "Матулін голас", "Ехаў Ясь на кані" і інш.

Дарэчы, першыя дзве на вершы менскага паэта Івана Цітаўца. У заключэнне вечарыны выступіла прадстаўніца беларускага пасольства ў Эстоніі. На жаль, яна не палічыла патрэбным сваю кароткую прамову зрабіць па-беларуску. Гэтае характэрна для ўсіх уладных чыноўнікаў Беларусі. З прыватным словам да беларусаў Таліна звярнуўся і я - аўтар гэтых радкоў.

Было прыемна сустрэцца на гэтым свяце з былой жыхаркай в. Боразцы Пінскага раёна. Адбылася кароценькая размова са спявачкай ансамбля "Купава" (з Барысава), а таксама з вядоўцай вечарыны Кацярынай Дзідзенка кіраўніцамі ГА "Лёс" і "Ялінка" Тацянай Ніжнік і Аленай Калягінай.

Гэта была незабыўная сустрэча з беларусамі, якія жывуць далёка ад сваёй роднай зямлі, якія як могуць, так і захоўваюць родную мову, нацыянальную культуру. Тут я пачуваў сябе сваім сярод сваіх.

Чужы сярод сваіх

Чэсна прызнацца трэба, што зусім па-іншаму я сябе адчуваў, калі сутыкаўся з беларусамі, якія жывуць у Беларусі і яе сталіцы. Прыкра стала яшчэ ў Таліне, калі садзіўся ў аўтобус Менскага аўтобусага парка. Ні ад кіроўцаў, ні ад правадніцы я не пачуў ніводнага беларускага слоўца.

Адкуль жа такая непрыязнасць да беларускай мовы? Пераыздаем беларускую мяжу. Думаецца, што я пачуў беларускую гаворку ад нашых памежнікаў і мытнікаў. Усе яны: і кіроўцы, і правадніца, і памежнікі, і мытнікі на дзяржаўнай службе. Яны павінны быць узорам, прыкладам для беларусаў: простых людзей. Чым адрозніваюцца народы суверэнных дзяржаў? У першую чаргу нацыянальнай мовай. Гэта характэрна для народаў усіх дзяржаў, але толькі не для беларусаў. Маленькая Эстонія шануе і захоўвае сваю мову. А значна большая Беларусь - не. У Эстоніі мала насельніцтва,



Калектыву "Купава". Сёмя злева направа кіраўнік Алена Калягіна.



Абодва калектывы з прадстаўніцай амбасады Рэспублікі Беларусь у Эстоніі

але ёсць народ. У Беларусі многа насельніцтва, але не відаць народа.

Так і хочацца крыкнуць: "Дзе ж вы, беларусы!?"

Па прыездзе ў Менск я адправіўся шукаць беларусаў. На тралейбусе даехаў да плошчы Якуба Коласа. І адразу пакрочыў да дзядзькі Якуба, каб перакінуцца некалькімі слоўцамі з класікам беларускай літаратуры, сейбітам беларускага слова, захавальнікам нацыянальнай культуры. І выслухаў яго дакор:

- Браткі-беларусы, што ж вы вытвараеце!

Стала мне сорамна і крыўдна за ўсіх нас. Паслухаў Сымона - музыку, развітаўся з Коласам і рушыў пехатою да плошчы Перамогі. Па шляху заглянуў у невялічку крамку "Просто одзежда" не паспеў добра адчыніць дзверы, як малодзенькая "беларусачка" выпаліла "Здрасце!" не памінуў, каб не папракнуць дзяўчыну за тое, што яна ў беларускай сталіцы не размаўляе па-беларуску. На мой папрок я пачуў: "Беларускі язык "не-красівый", - мусіў нагадаць Адама Міцкевіча, які казаў, што мова беларуская прыгожая і мілагучная. Пасля дзяўчына паправілася і заявіла што яна размаўляла б па-беларуску, калі б гэта рабілі ўсе. Параіў дзяўчыне пачынаць з сябе і

пакінуў крамку. Іду далей. І вось шэльда "Смачна-хутка". Думаю тут-то ўжо пачуў беларускую гаворку. Павітаўся. На маё "Добрай раніцы" пачуў зноў: "Здрасце". І далей на мае пытанні па-беларуску я чуў адказы на рускай мове.

І ў дарозе з Таліна ў Менск, і ў сталіцы Беларусі я адчуваў сябе чужым сярод сваіх. Трагерыя дый толькі.

Чаму ж так адбываецца, што беларусы ў замежжы стараюцца не забываць родную мову, захоўваюць культуру і традыцыі беларускага народа. А беларусы ў роднай старонцы гэтую мову знішчаюць? Ідзе знішчэнне не проста мовы, а і народа, беларускай нацыі. І робіцца гэта з падтрымкай улады, якая павінна наадварот клапаціцца пра захаванне ўсяго беларускага ў Беларусі. А гэта ўжо злачыства.

І за ўсякае злачыства рана ці позна, але прыйдзеца адказваць. Адказваць і перад сваім народам, і перад Усявышнім, воляю якога нашаму народу дадзена беларуская мова. А Божы дар трэба берегаць і перадаць будучыму пакаленню беларусаў. І толькі так можна зберагчы нацыю.

Уладзімір Гук,
старшыня Пінскай
арганізацыі ТБМ
імя Ф. Скарыны.
Талін - Менск.



Калектыву "Лянок"

Рэдактар Станіслаў Вацлававіч Суднік

Рэдакцыйная калегія:

Алена Анісім, Юрась Бабіч, Марыя Баравік, Вінцук Вячорка, Юрась Каласоўскі, Юлія Карчагіна, Леакадзія Мілаш, Максім Новік, Язэп Палубятка, Аляксей Пяткевіч, Уладзімір Содаль, Станіслаў Суднік, Павел Сцяцко, Алег Трусаў.

<http://nashaslova.mns.by/> <http://pawet.net/>
<http://kamunikat.org/> <http://tbn-mova.by/>

Аўтары цалкам адказныя за падбор і дакладнасць прыведзенай інфармацыі

Газета надрукавана ў Лідскай друкарні.
231300, г. Ліда, вул. Ленінская, 23.

Газета падпісана да друку 17.06.2013 г. у 10.00. Замова № 1232.

Аб'ём 2 друкаваныя аркушы. Наклад 2000 асобнікаў.

Падпісны індэкс: 63865.

Кошт падпіскі: 1 мес. - 4450 руб., 3 мес. - 13350 руб.

Кошт у розніцу: па дамоўленасці.

Заснавальнік:

ТБМ імя Францішка Скарыны.

Пасведчанне аб рэгістрацыі № 908 ад 18 снежня 2009 г. выдадзена Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Адрас рэдакцыі:

231293, Лідскі р-н, в. Даліна.

Адрас для поштовых адпраўленняў:
231282, г. Ліда-2, п/с 7.

E-mail: naszaslova@tut.by